

Працоўныя Совецкай Беларусі на перадвыбарчых сходах, на заводах, фабрыках, у калгасах, соўгасах, вайсковых часцях на чыгуныцы вылучаюць сваім першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вялікага і мудрага правадыра народаў...

ЮСИФ ВІСАРЫЕНАВІЧА СТАЛІНА

і яго бліжэйшых саратнікаў, любімых кіраўнікоў партыі і ўрада В. М. МОЛАТАВА, Л. М. КАГАНОВІЧА, К. Е. ВАРШЫЛАВА, М. І. КАЛІНІНА, Н. І. ЕЖОВА, А. А. АНДРЭЕВА, А. І. МІКАЯНА, В. Я. ЧУБАРА, С. В. КАСЮРА, А. А. ЖДАНОВА

МЕНСКАЯ—ЧЫГУНАЧНАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД РАБОЧЫХ 5-ГА ВАГОННАГА УЧАСТКА

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варшылаў, М. І. Калінін, Н. І. Ежов, М. М. Літвінаў, А. А. Волкаў, А. М. Лявіцкі, А. Ф. Кавалёў і Н. Я. Наталевіч.

8 мая 400 рабочых 5 вагоннага участка ст. Менск на ўрачыстай абстаноўцы сабраліся на свой перадвыбарчы сход, каб вылучыць кандыдатаў у дэпутаты

ПРАМОВА тав. С. П. КРУКА

— У гэтай урачыстай абстаноўцы з адказнай трыбуны я выступаю з невялікай рэдацыяй. Наш беларускі народ пажынае плоды ленинска-сталінскай нацыянальнай палітыкі. Роўным сярэд роўных ідэя ён на выбары свайго Вярхоўнага Савета і першыя нашы думкі звернуты да таго, хто стварыў Беларускую рэспубліку, адстаўляе не ў барацьбе з ворагамі, хто і ўноч, і ўдзень неўзыманна клопатіцца аб усіх народах нашай рэспублікі, хто прынёс усім працоўным шчасце, радасць, заможнае і культурнае жыццё. Я прапаную вылучыць першым нашым кандыдатам у Вярхоўны Совет БССР таварыша Сталіна. (Бурныя апладыменты, радасныя воплікі: «Нахай жыве лепшы друг беларускага народа вялікі Сталін!»).

Вярхоўнага Савета БССР. Першае слова ўзяў стэханавец-электрамашыніст тав. Крук.

долга, беспартыйны інжынер тав. Белуцкі, камсомолец тав. Іонювіч, электрамашыніст тав. Скавыш, слесар тав. Землякоў. Яны прапануюць вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, М. І. Калініна, М. М. Літвінава. Сход сустрэае гэтыя прапановы бурнымі апладысентамі і радаснымі воплікамі ў гонар таварыша Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў.

Электрамашыніст тав. Сасноўскі, майстар тав. Апаровіч, слесар тав. Александровіч, электраварышчы тав. Камароў вылучаюць таксама кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага, А. Ф. Кавалёва і Н. Я. Наталевіча. Іх горава падтрымліваюць усе прысутныя на сходзе. Адаптаваліся прымаецца кароткая рэзалюцыя.

Затым пад бурны воплескі і гаравае адбране ўсіх прысутных выступаюць слесар тав. Праціц, брыгадёр тав. Ка-

3 РЕЗЛЮЦЫ ПЕРАДВЫБАРЧАГА СХОДА РАБОЧЫХ СЛУЖАЧЫХ І ТР 5 ВАГОННАГА УЧАСТКА ст. МЕНСК

З вялікай радасцю мы вылучаем першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Чыгуначнай выбарчай акругі горада Менска вялікага Сталіна.

Мы аднадушна вылучаем кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай саратніцкай палітычнай партыі В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, М. І. Калініна, Н. І. Ежова, М. М. Літвінава, а таксама А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага, А. Ф. Кавалёва і Н. Я. Наталевіча.

НОВА-БЕЛІЦКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД НА ГОМЕЛЬСКИМ ТЛУШЧАКАМБІНАЦЕ

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варшылаў, А. І. Мікаян, Н. І. Ежов, А. А. Волкаў, А. М. Лявіцкі і Б. Д. Бермана.

ГОМЕЛЬ. (Спец. нар. «Звязда»). На Гомельскім тлушчакамінаце адбыўся перадвыбарчы сход, на якім камуністы, у цесным саюзе з беспартыйнымі, вылучылі кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. На сходзе прысутнічала каля 600 чалавек.

Гарава, працуленую прамову сказаў адзін з агітараў на выбарчым участку, нядаўна прыняты партыйнай партарганізацыяй у кандыдаты партыі, інжынер тав. А. В. Паўлішвілі. Яго прамова аб вылучэнні першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вялікага друга і правадыра працоўных таварыша Сталіна была слухана сабраўшыміся бурнымі доўга неамаўцавымі авадзіямі.

З ПРАМОВЫ тав. А. В. ПАЎЛІШВІЛІ

Таварышы! Я сын беднага і бязграўнага ў мінулым грузіна. Бацька мой быў селянінам-жабраком. Мы жылі ў голадзе і нястачы. Грузія была калонія царскага самодаржаўна і грузіскі народ адчуваў падвойны гнёт—соцыяльны і нацыянальны. Толькі дзякуючы савецкаму ўладзе, дзякуючы ленинска-сталінскай нацыянальнай палітыцы, наша Грузія, як і ўсе нацыянальныя рэспублікі СССР, зажаха новым жыццём, стала моцнай, багатай, культурнай. Ажыццяўленне ленинска-сталінскай нацыянальнай палітыкі ажыскавала быстры рост раней прыгнечаных народаў.

Выступіўшыя стэханавы камбіната тав. Якавенка, Юрчанка, Лямпешкоў і інш. горава падтрымалі прапанову тав. Паўлішвілі і вылучылі таксама кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР бліжэйшых саратнікаў вялікага Сталіна. У прынятай рэзалюцыі рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя тлушчакамінаца аднадушна намерзілі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварышаў І. В. Сталіна, В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, А. І. Мікаяна, Н. І. Ежова, а таксама таварышаў А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага і Б. Д. Бермана. Сход з велізарным нахвненнем паслаў прывітаньне пшым таварышу Сталіну

Дзякуючы савецкаму ўладзе, я скончыў вышэйшую навуковую ўстанова і зараз з'яўляюся інжынерам. Састра мя працуе аднаым работнікам у Грузіі. Бацька зараз шчасліва жыве ў калгасе.

А такія, як мы, тысячы. Няма больш жабрацтва, няма больш бязграўя. У дружнай самі народы Савецкага Саюза будуюць шчаслівае жыццё. І ўсё гэта — дзякуючы таварышу Сталіну, дзякуючы яго мудраму кіраўніцтву. Вось чаму я прапаную першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучыць лепшага друга народаў — Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Прывітанне таварышу Сталіну ад перадвыбарчага схода рабочых і служачых Гомельскага тлушчакамінаца

Мы, рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі Гомельскага тлушчакамінаца, сабраўшыся на перадвыбарчы сход на вылучэнню кандыдатаў у склад Вярхоўнага Савета БССР, шлім Вам, дарагі Юсіф Вісарыянавіч, наша большэвіцкае прывітанне.

Мы шчаслівы і нашай раласці няма граціц, што вылучаем Вас, дарагі таварыш Сталін, першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Беларускі народ памятае і ніколі не забудзе, як Вы, дарагі Юсіф Вісарыянавіч, у годзі грамадзянскай вайны кіравалі барацьбой за вызваленне Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Мы ведаем і адчуваем вашы пасталеныя клопаты аб беларускім народзе, дзякуючы якім Беларусь, з былой адсталай і прыгнечанай калоніі царызма, ператварылася ў квітнюючую індустрыяльна-аграрную культурную рэспубліку.

Мы вельмі добра ведаем, што пад Вашым мудрым кіраўніцтвам былі выкрыты і разгромлены фашысцкія найміты — трапкіска-бухарынскія атрбё, якое хавала вырацьбу у нас наша шчасце і нашу раласць. Але праціскі фашыстаў разбілі аб гранітную скалу вялікага Савецкага Саюза, які расце і

маднее пад сцягам вялікай Сталінскай Камуністычнай партыі.

Калектыў рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў нашага камбіната просіць Вас, дарагі Юсіф Вісарыянавіч, даць сваю згоду балатывавацца ў Вярхоўны Совет БССР па Фрунзевскай выбарчай акрузе г. Гомеля.

Мы залюбінем Вас, што іпаче цесней агуртуемся вакол нашай роднай камуністычнай партыі, вакол Вас, таварыш Сталін.

Мы іпаче больш умацём большэвіцкую пільнасць і абароназдольнасць нашай краіны. І калі вораг пасмее парушыць наша шчаслівае жыццё, то беларускі народ, разам з усімі народамі вялікага Савецкага Саюза, аджажа так, як сываеацца ў народнай песні:

Если враг нашу радость живую Отнять захочет в упорном бою, Тогда мы песню споем боевую И грудью станем за родину свою!

Нахай жыве шчаслівы беларускі народ! Нахай жывуць народы вялікага Савецкага Саюза!

Нахай жыве партыя Леніна—Сталіна! Нахай жыве мудры правадыр народаў, настаўнік і друг беларускага народа, вялікі Сталін!



Член аэруонай выбарчай камісіі Менскай сельскай выбарчай акругі тав. А. А. Адапчык гутарыць з калгаснікам Валася Іма АДУВ аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР. На здымку (злева направа): тав. А. А. Адапчык, П. М. Радзевіч, В. І. Лукашавіч, Ф. В. Валася, А. Лукашавіч і А. М. Радзевіч. Фото С. Трыла.

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД У Н-СКОЙ ЧАСЦІ

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, К. Е. Варшылаў, Л. М. Кагановіч, Н. І. Ежов, М. І. Калінін, А. А. Волкаў, Н. Я. Наталевіч і А. Ф. Кавалёў.

У Н-скай часці, дзе камісарам тав. Марозаў, адбыўся перадвыбарчы сход. У гарацх прамовах бацька, камандзіры і палітработнікі выказалі сваю бязмежную адданасць партыі Леніна—Сталіна, пабоў да радэімы, гадоўнасць самаадана ўмавоўваць магутнасць нашай Чырвонай Арміі.

Сустрэць дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР новымі перамогамі ў справе авалодання перахласнай баявой тэхнікай! — пад гэтым лозунгам прашоў сход. Бурнай авадзіям была суст-

рэта прапанова тав. Грыгор'ева першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучыць таго, чыё імя — сімвал нашых перамог, мудрага правадыра народаў таварыша Сталіна.

Сход намерзіў кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыша Сталіна, яго верных саратнікаў таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варшылава, Л. М. Кагановіча, Н. І. Ежова, М. І. Калініна і тав. А. А. Волкава, Н. Я. Наталевіча і А. Ф. Кавалёва.

З РЕЗЛЮЦЫ СХОДА БАЙЦОЎ, КАМАНДЗІРАЎ І ПАЛІТРАБОТНІКАЎ

Квітнее і радучаа наша неабсяжна краіна. Бязмежна пабоў 170-мільянага савецкага народа да свай радэімы. На нас, сынах народа, ляжыць адказны і ганарны абавязак: быць заўсёды на пагагове, пільна ахоўваць нашу цудоўную радэіму ад усіх, хто асмельіцца на яе напасці. Мы гатовы сустрэць ворага са скарпунным агнём. Нахай паспрабуюць фашысты і іх трапкіска-бухарынскія агенты пасягнуць на нашы граціцы, мы ім пакажам, што з сябе прадстаўляе Чырвоная Армія, яе асаблівы склад — байцы, камандзіры і палітработнікі.

Мы вылучаем першым кандыдатам у

Вярхоўны Совет БССР таго, хто стварыў нам прыгожае і шчаслівае жыццё, гаварыць Вялікай Камуністычнай сацыялізма, натхніцеля і арганізатара нашых перамог—Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Мы вылучаем кандыдатамі ў Вярхоўны Совет БССР лепшых сымноў народа, безавалетна адданых радэіме і большыцкай партыі, саратнікаў і вучняў таварыша Сталіна таварышаў Вячаслава Міхайлавіча Молатава, Міхайла Іванавіча Калініна, Клімента Формавіча Варшылава, Лазара Майсеевіча Кагановіча, Нікала Іванавіча Ежова і таварышаў А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага, Н. Я. Наталевіча і А. Ф. Кавалёва.

АСІПАВІЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД РАБОЧЫХ ПАРАВОЗНАГА ДЭПО

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, К. Е. Варшылаў, Л. М. Кагановіч, Н. І. Ежов, М. І. Калінін і А. А. Волкаў.

На перадвыбарчым сходзе рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых паравознага дэпо ст. Асіпавічы прысутнічала 200 чалавек.

Першым атрымлівае слова слесар-стэханавец тав. Грылювіч.

— Я прапаную, — гаворыць ён, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР нашага роднага бацьку і настаўніка таварыша Сталіна.

Прапанова тав. Грылювіча была апатана бурнымі апладысентамі, гарава падтрымліваюць кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварышаў І. В. Сталіна, В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, М. І. Калініна, А. А. Волкава, Н. Я. Наталевіча і А. Ф. Кавалёва.

ТРАЦЭУСКІ.

АБ УДЗЕЛЕ У ВЫБАРХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР ВЫБАРШЧЫКАЎ НА СУДНАХ І ПАРАХОДАХ РАЧНОГА ФЛОТА, ЗНАХОДЗЯЧЫХСЯ У ПЛАВАННІ У ДЗЕНЬ ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР

ПАСТАНОВА ПРЭЗЫДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА В-ЫН АНАУЧАГА НАМІТЭТА БССР

Дзя забеспячэння поўнага ўдзелу ў выбарах выбаршчыкаў, знаходзячыхся ў дзень выбараў на суднах рачнога флота, Прэзідыум Цэнтральнага Выканавчага Камітэта БССР пастанаўляе:

1. Дзаволіць стварэнне выбарчых участкаў на суднах і параходах рачнога флота, знаходзячыхся ў плаванні ў дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР, пры наяўнасці не менш 15 выбаршчыкаў, з арганізацыяй на іх участковых выбарчых камісіях у складзе трох чалавек—старшыні, сакратара і члена камісіі.
2. На суднах і параходах з колькасцю выбаршчыкаў менш 15 чалавек рошца прым выбарчых болектарыяў шляхам аб'ядлу готых суднаў членамі ці прадстаўнікамі участковых выбарчых камісіях у дзень выбараў.
3. Дзаволіць мясцовым советам і выканкомам арганізаваць на ўсіх прыстанях выбарчыя участкі і завярдзіць склад выбарчых камісіях у адпаведнасці з артыкуламі 41 і 42 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР».

Выканавчы абавязкі старшыні Цэнтральнага Выканавчага Намітэта БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Выканавчы абавязкі сакратара Цэнтральнага Выканавчага Намітэта БССР А. ЕРМАН.

ВІНШУЕМ ВАС, ДАРАГІЯ ТАВАРЫШЫ

Пісьмо калгасніку калгаса імя Сталіна, Бешанковіцкага раёна, працоўным Грузінскай ССР

Дарагія таварышы, працоўныя сонечнай сацыялістычнай Грузіі! Мы працягалі ў газетах, што наш дарагі і родны бацька, правадыр працоўных усяго свету, наш любімы Юсіф Вісарыянавіч Сталін і яго бліжэйшы саратнік — глава савецкага ўрада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў далі згоду балатывавацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР па Ленінскай і Сталінскай выбарчых акругах горада Тбілісі.

Вашу радасць, ваша найвялікшае шчасце аднолькава радасна перажываем і мы, калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі, якія носіць імя нашага вялікага правадыра таварыша Сталіна.

Імя таварыша Сталіна для ўсіх працоўных многаналінальнага Савецкага Саюза стала самым вялікім, самым бліжнім і родным. Партыя Леніна—Сталіна і ле верны рулявы Юсіф Вісарыянавіч Сталін агуртавалі нас у адзіную сям'ю роўнапраўных, свабодных народаў і прывялі нас да цудоўнага шчаслівага жыцця.

Чым мы былі раней? Нас не лічылі за людзей. Мы, як і ўсе 20 мільянаў былых беднякоў і багратоў парскай Расіі, сталілі пад гнётам царскага сваволля, памешчыцкага раэгулу, кулацкай кабалы, польскых гапоў і замежных капіталістаў, якія гаспадарылі на нашай зямлі.

Нашай доляй былі: голад, жабрацтва, разарэнне. Мы самі і дзеці нашы былі асуджаны на цемру, бязкультурае, жалезнае іонаванне.

Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна Беларусь стала ордэнаноснай Савецкай Сацыялістычнай рэспублікай, роўнай сроду 11 саюзных рэспублік.

Сталінская дружба народаў, мудрая палітыка партыі і ўрада далі нам сілу, з'явілі нас у адзіную, неперажомную дружную і моцную сям'ю.

На зямлі, якая адана навечна калгасу, мы зобрам з кожным годам усё больш высокай ўраджаі. Дружна ідзе барацьба ў нашым калгасе і асабліва цяпер — у дні пахрытоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Адборным саратным зорным мы ўжо засеялі нашы палі. Абсялілі шпаніцу, ячмень, авёс, віку, гарох, лён. Хутка закончаем пасадку бульбы. Стэханавыцай работай

на палях мы змагаемся за высокую ўраджаі, за больш важкі дзень калгаснікаў.

У нас цяпер няма нешчыснення дзеці калгаснікаў гуцацца. 3 асяд нашых калгаснікаў вышла 7 наркаў, адзін інжынер, два ветурацкі мандыры Чырвонай Арміі, трактары.

Жыццё наша, дарагія таварышы ў вашай сонечнай Грузіі, як і н неабсяжных прасторах нашай радэімы, стала светлым, заможным, дасным і шчаслівым.

За гэта жыццё мы абавязаны камуністычнай партыі і савецкаму дае, нашаму зааючаму сонцу, Юсіфу правадыру таварышу Сталіну.

Мы горава вінуем вас, дарагія таварышы, працоўныя Савецкай вям выпала найвялікшае шчасце сваё за годзі чалавецтва — та шта Сталіна.

Адзінае пацупіць і жадаанне савецкага народа — мець такоае лепшае шчасце, якое маеце вы маўны згоду вялікага правадыра фа Вісарыянавіча Сталіна балатывацца па вашай выбарчай акрузе.

Мы, дзаволілі сельскагаспадарчай арцелі імя Сталіна, звяртаемся з ласкай, вялікай просьбай да тава Сталіна даць сваю згоду балатывацца па нашай Бешанковіцкай сел выбарчай акрузе № 21.

Нахай жыве неперажомная савая дружба народаў!

Нахай жыве шчаслівы калгаснік! Нахай жыве вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Нахай жыве доўгія, доўгія годзі на горадсць, наша радэіць, шчасце, зялчача сонца ўсёго пранага чалавецтва — наш Сталін!

Па даручэнню агульнага калгасніку калгаса імя Сталіна Агрэскага сельсавета, Бешанковіцкага раёна, пісьмо падпісалі: Валенковіч, Стол, Ілюоў І. С., Крассоўскі Ф., Ра Ф., Калінаў Н. Г., Рубонскі Ф., Ілінаў А., Крассоўскі М., Крассоўскі А., Рубонскі М., Ілюоў М., Не вв Д., Хітрымаў Т., Калінаў П., Патвоніа А., Калінаў П., Ілінаў А., Хітрымаў Н., Калінаў і інш. (усяго 44 подпісы).

НЕПАРУШНА ДРУЖБА НАРОДАЎ СССР

З пісьма рабочых гомельскага стан набаўднічага завода «Пролетарый» імя Чкава — калгаснікам сел Ёсарцелі імя Чкава, Залатаноскага раёна, Палтэўскай вобласці

Дарагія таварышы, калгаснікі калгаса імя Чкава! З вялікай увагай працягалі мы ваша пісьмо да ўсіх працоўных Савецкай Беларусі. Мы зусім правільна ўвазвечце, што нашы народы ігнаа агульным лёс у мінулым, агульная барацьба супроць прыгнечальнікаў. Цяпер нас аднае светлае, шчаслівае жыццё ў краіне Сталінскай Камуністычнай партыі.

Мы зусім правы, калі ўвазвечце, што ў нас ёсць аб чым расказаць адзін аднаму.

Мы пішам вам гэта пісьмо з горада Гомеля. Што сабой уяўляе ў мінулым Гомель? Гэта быў горад ганілаў, куніоў і памешчыкаў. Сотні год уладлі Гомелем сяродзельныя графы і князі, і гэтыя стагоддзі не ўнеслі ніякіх змен у развіццё горада і яго прыродных багачыяў. Яны «прыгнечвалі» горад толькі царызма, сінагогамі і кабажамі.

Жыхароў у Гомелі ў 1910 годзе налічалася 38.000. На ўсіх фабрыках і заводах працавала ўсяго 502 рабочыя. Работа на фабрыках і ў майстэрнях была катаржнай і за готу работу атрымлівалі грошы.

Зараз Гомель — вялікі прамысловы і абсяжны цэнтр нашай влігнечнай ордэнаноснай Савецкай Беларусі. Сучасны Гомель — гэта горад са 150-тысячным насельніцтвам, горад індустрыяльны, з 40 бурнымі прадпрыемствамі, на якіх працуе 26 тысяч чалавек. Валавая прадукцыя ў 1937 годзе складала каля 200 мільянаў рублёў, супроць 2,4 мільяна ў 1913 годзе.

За годзі сталінскіх пяцігодкаў Гомель убагачаўся такімі гігантамі прамысловасці, як механізаваны шклозавод імя Сталіна, завод сельскагаспадарчых машын імя Кагановіча, тлушчакамінаца, дрэвапрацоўчы камбінат імя Ежова, завод ізаліт. Паўнацэнна пераастроўвалы ўсе прадпрыемствы лепшай і харчовай прамысловасці. Не дзавалі і наш завод. З былой невядкай майстэрні гаспадарыцка Фурманка, ён ператварыўся ў бурны стэханавыцкі завод, які пшгодо выпускае прадукцыі на 9 мільянаў руб.

У нашым горадзе ёсць вышэйшыя навуковыя ўстановы, тэхнікумы, многа школ і клубаў.

Мы добра ведаем, што ўсе гэтыя лехі дасягнуты дзякуючы правільна ленинска-сталінскай нацыянальнай лідзіцы, пад кіраўніцтвам слаўнай роднага таварыша Сталіна. Вось ў часе выбараў Вярхоўнага Савета БССР, мы разам з усімі многаміліяным савецкім народам аднадушна далі свае галасы за кандыдатаў лініскага блока камуністаў і беспартыйных.

Зараз мы рытуемся да выбаў Вярхоўнага Савета нашай Савецкай Беларусі. Усеяды праходзяць перабарчыя сходы, на якіх працоўныя БССР з вельмірапейным уздымам, дасно і пабоўю першым кандыдатам дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР лучаюць нашага правадыра, баў друга і настаўніка вялікага Сталіна яго бліжэйшых саратнікаў.

26 чэрвеня ўвоўдзе ў гісторыю нашых брацкіх рэспублік, як адзіных самых выдатных і радасных дзёў гэты дзень мы аддзілі свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных і гэтым сапрагаласам за вялікую дружбаў і даў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, за ленинска-сталінскую нацыянальную палітыку, за Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Камуністычнай партыі большэвікоў, за нашага любяга і роднага таварыша Сталіна.

Нахай жыве сталінскі блок камуністаў і беспартыйных! Нахай жыве вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Нахай жыве вялікая дружба наро неабсяжнага Савецкага Саюза! Нахай жыве наш родны і любімы, друг, настаўнік і правад наш дарагі Юсіф Вісарыянавіч Сталін!

Па даручэнню агульнага схода рабочых, работніц,

АНРЫ БАРБЮС

(Да 65-годдзя з дня нараджэння)

Анры Барбюс пражыў яркае, выдатнае жыццё, насачанае працай і барацьбой. Друг Савецкага Саюза, камуніст-амагар за лепшую будучыню чалавецтва, ён з'яўляўся палкім антыфашыстам, аддаючы антыфашысцкай і антываеннай дзейнасці ўсю сваю кіруючую энергію. Барбюс быў натхніцелем і арганізатарам многіх міжнародных з'ездаў, як, напрыклад, Парыжскага антыфашысцкага кангрэса абароны культуры і т. д. Ён заражаў сваёй багатай, сваім энтузіязмам, сваёй палкай любоўю да чалавецтва, да народаў усяго свету.

Упершыню Барбюс пачаў друкавацца ў 1895 годзе. Яго першы зборнік вершаў «Плакальчыцы» прасякнут жалем па ідэалах, распотаных буржуазным грамадствам. Гэты зборнік працітан ідэямі гуманізма, любові да чалавека і разам з тым горчачу, бо яна месца чалавечнасці ў свеце дэкадэнцы і капіталістаў. У наступных сваіх творах Барбюс выступае, як пратэстант супроць буржуазных забавонаў, малютчы чалавечыя пакуты і гора («Мы — прочне», «Ад»).

Але сапраўднае славу прынесла Барбюсу яго выдатная кніга «Агонь». Гэта кніга стваралася ў сазнанні пісьменніка на перадавых пазіцыях, у апошніх, у гэты годзе, сярод бясчэсных смерцяў таварышаў, у гневе і пакутах. Простым пеханцам пайшоў Барбюс на вайну, пайшоў добраахвотнікам на перадавыя пазіцыі, паверыўшы, што ідзе абарона ад нямецкага імперыялізму французскую дэмакратыю, справядлівасць і цывільнасць. Барбюс даў сабе агульняе пашыранае паніжэнне імяў і фразамі аб абароне культуры французамі. Цяжка шоту прыйшло праціці Барбюсу на фронце. Паступова ў гэтага чалавека, птырага чалавека адкрываюцца вочы. Ён праіць у сапраўдную сутнасць вайны. З выключнай сілай апалячана Барбюс супроць імперыялістычнай бойні. Ён заклікаў усяму свету аб неабходнасці братанія, аб тым, што сапраўднымі ворагамі з'яўляюцца ўласныя капіталісты, дэкадэнцы і спекулянты, якія нажываюцца на крыві народнай. Пладом такога павароту ў сазнанні пісьменніка і з'явілася кніга «Агонь» — лепшая з кніг, напісаных аб імперыялістычнай вайне. Ленін даў называць высокую ацэнку гэтай кнізе ў артыкуле «Аб задках III Інтернацыянала». Проста і стрымана з суровай мужнасцю расказаў Анры Барбюс усяму свету неспрыяную працу аб вайне. Ён паказаў кроў і пакуты, жахі і смерць салдат, гінуць за чужую ім справу, за прыбыткі эксплуатацыйнага класаў. З гнева выкрывае Барбюс вялікае машынітва, нажанае вайной, адкрывае вочы апухлым народам. З першых ж радкоў паказваў аўтар нахалжанне тых, хто трымае на перадавых пазіцыях. Гэта — рабочыя, рамеснікі, сяляне, батракі, працоўная дробная буржуазія. Дзеж тыя, хто гоняць на вайну? Арыстакратычныя барскія сыны акаматыя ў тыле, і пад агнём яма.

Эпізод за эпізодам, з вялікай мастацкай сілай паказвае Барбюс нарастанне вялікага гнева сярод салдат. Сярод іх зраўнялі ідэі інтэрнацыяналізма, сярод іх нарастаюць антырэлігійныя настроі, расце нянавісь да тых, хто пастаў іх на страшэнную смерць у імя сваіх прыбыткаў. З любоўю і захваленнем пазнаў у сваёй кнізе Барбюс забаронае імя Карла Лібкнехта, працяваючы яму руку праз фронт. Кожная старонка кнігі «Агонь» гэта «удар жалезнага молата праўды, па ўсёй масе хлусі, крывадушша, жорсткасці, гразі і крыві, якія ўногуле завуча вайной» — ісаў Аляксей Масімавіч Горкі. Але жахі вайны не выклікалі ў Барбюса замянанасці, пашыфкавай істэрыі. Чэсна і мужна заявіў Барбюс аб вывадзе, да якога ён прыйшоў, а іменна, аб

неабходнасці павярнуць штык назад, ператварыць імперыялістычную вайну ў вайну грамадзянскую. Кніга «Агонь» зрабіла надзвычайнае уражанне. Барбюс з цяжкасцямі ўдалося надрукаваць супроць камедый фашысцкага судна над таварышам Дзім'ятравым. Ён заклікаў працоўных усяго свету выратаваць Тэафіла.



Палкі амагар, ён горача любіў бацькаўшчыну сусветнага пролетарыята — краіну Советам, не раз быў у Чырвонай сталіцы — у Маскве, і сваю апошнюю кнігу прысвяціў Анры Барбюс вялікаму генію чалавецтва, вялікаму другу і настаўніку працоўных усяго свету — таварышу Сталіну. Доўга і ўпарта працаваў мастак-камуніст над стварэннем вобраза таварыша Сталіна. Ён запісаў успаміны аб асабістых сустрэчах, збіраў сведчанні прыяцеляў, вывучаў гісторыю партыі. Ён адолеў нарасаваць яркімі, пацудзенымі словамі вобраз таварыша Сталіна, сталінскі стыль работы, творчую дзейнасць народаў Савецкага Саюза, будуючых сацыялізм пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна. «Пасля смерці чалавек жыве толькі на зямлі. Ленін жыве ўсёды, дзе ёсць рэвалюцыянеры. Але можна сказаць: ні ў кім так не ўвасоблены мыслі і словы Леніна, як у Сталіне. Сталін — гэта Ленін сёння», — піша Барбюс у кнізе «Сталін».

Барбюс расказавае аб жыцці таварыша Сталіна, цесна звязаным з ростам, развіццём і барацьбой партыі большавікоў. Юнацкія годкі таварыша Сталіна, багатыя гераічныя эпізоды яго жыцця праходзіць перад намі. Годы сямлі, знаёмства з Леніным, Сталін у Кастрычніку, Сталін на абароне Парыжына і іншых франтах грамадзянскай вайны — аб усім гэтым з любоўю апавядае Барбюс. Яшчэ з юнацкіх год паказвае Барбюс таварыша Сталіна — умелага арганізатара рэвалюцыйнага руху на Каўказе, велізарнай аўтарытэт і любоў, якімі карыстаўся і карыстаецца таварыш Сталін сярод працоўных. «Вядома блізка Сталіна, значыць любіць яго» — піша Анры Барбюс. І гэту любоў ўкладвае ён у радкі, прысвячэння таварышу Сталіну. Ён рысуе вобраз любімага правадара, такога простага і скромнага ў асабістых жыцці. З вялікай цвёрдасцю гаворыць Барбюс аб узаемаадносінках Леніна і Сталіна, аб той вялікай чалавечай большавіцкай дружбе, аб тых вялікіх прычынах, якія зблізілі паміж сабой двух найвялікшых геніяў сучаснасці. Рад раздзяліць кнігі прысвечаныя расказу аб сацыялістычным будаўніцтве, аб перамогах нашых пяцігодкаў. Як шчыры друг, радасна паваджае Барбюс аб росце малярнага будаўніцтва ў народных масах у СССР, аб росвіце культуры і мастацтва. Барбюс супастаўляе пераможнае будаўніцтва ў краіне пераможнага сацыялізму з разлагаючым буржуазна-грамадствам, гібеллю яго культуры, з нечуваным абніжэннем народных мас пры капіталізме. Барбюс асабліва захапляецца сталінскай нацыянальнай палітыкай, стварыўшай дружбу, братаніі і аднадушша шматлікіх народаў Савецкага Саюза. Барбюс паказвае, як партыя на чале з таварышамі Леніным і Сталіным амагалася з ворагамі сацыялізму, выкарчоўвала са сваіх радкоў здраднікаў, прадажнікаў, якія імкнуліся падарваць сталёвае адзінства партыі і магутнасць савецкай дзяржавы.

Кніга «Сталін» з'явілася асабліва важнай для працоўных капіталістычных краін. Не глядзячы на асабісты памылкі ў апенцы некаторых з'яўляў Барбюс стварыў важны і патрэбны твор: ён выступіў супроць хлусі і паклёпу буржуазнай жоўтай прэсы, ён даў да працоўных капіталістычнага свету крыхальна-чысты, абаяльны вобраз вялікага правадара народаў усяго свету. Барбюс марыў стварыць і кнігу аб Леніне. Смерць перашкодзіла ажыццяўленню яго замыслаў. Барбюс памёр на пасту, і паміць аб патрэбным амагары за камунізм, вялікім гуманісту будзе вечно жыць у сэрцах працоўных усяго свету.

Ю. ДВОРНИКА.

РЕЗАЛЮЦЫЯ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫИ ПА КІТАЙСКАМУ ПЫТАННЮ

ЖЭНЕВА, 14 мая. Сесія Савета Лігі нацыяў прыняла наступную рэзалюцыю па пытанню аб Кітаі: «Совет, заслухаўшы наведанне прадстаўніка Кітая аб стэзючы на Далёкім Усходзе і аб патрэбнасцях яго краіны ў галіне нацыянальнай абароны, 1. Звяртаецца з настойлівым заклікам да членаў Лігі, каб яны зрабілі ўсё магчымае для таго, каб выканаць рэкамэндацыі Пленума і Савета па гэтаму пытанню, і каб яны прынялі пад сур'ёзнае ўвагу і разглязелі вынікі па-трабавання, якія могуць да іх пасту-

піць ад кітайскага ўрада ў адпаведнасці з гэтымі рэзалюцыямі; Совет выказвае сваё спачуванне Кітаю ў яго гераічнай барацьбе за сваю неалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць, якім пагражае японскае ўварванне, а таксама выказвае спачуванне па паводу пакут, якім падвяргаецца кітайскі народ у выніку гэтага ўварвання. 2) Совет напамінае, што ўжыванне атручальных матэрыялаў, як метад вайны, асуджана міжнародным правам. Ужыванне атручальных матэрыялаў выклікае-б асуджанне ўсяго цывільзаванага свету».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІИ

УСХОДНІ (АРАГОНСЬКІ) ФРОНТ
14 мая мяцежнікі працірылі моцную атаку ў раёне дарогі з Тэруэля ў Канталева, але былі адкінуты.
У раёне Ла Ігуэсуэла дэль Сід мяцежнікі пачалі велізарных страт занялі дзве вышыні, адна рэспубліканскай войскі тут-жа выбілі іх.
На астатніх сектарах арагонскага фронту ніякай перастрэлкі.

б'іць налет на Барселону. Аднак, агонь зенітных батарэй рэспубліканцаў вымушчы фашысцкіх налетчыкаў уцягнуцца. Фашысцкія самалёты скінулі груз бомб у мора. Адна бомба паляла на англійскае гандлёвае судно «Юфорбія», на якое ранены капітан і яго памочнік.

Паводле наведвання іспанскага міністэрства абароны, мяцежнікі ў сектары Альенус (на поўдзень ад Аліага), увбўшы ў дэяне вялікую колькасць самалётаў і танкаў, атакавалі рэспубліканскія пазіцыі каля халма Сан-Кры-стабаль. Аднак рэспубліканскія войскі адбілі гэту атаку, прымусіўшы мяцежнікаў адступіць. Вораг панёс значныя страты.

14 мая ў 18 гадз. 15 мін. рэспубліканскія знішчальнікі ўступілі ў бой з думамі гідропланамі «Гейнхель», якія накіроўваліся ў бок Барселоны, і збілі адзін гідроплан. У той-жа дзень у 23 гадзіны 15 мінут тут эскарылі Фашысцкіх самалётаў зноў прававалі ара-

ПА УКАЗЦЫ З БЕРЛІНА

ПАРЫЖ, 15 мая. (БЕЛТА). Напружаную ўвагу грамадскай думкі Францыі выклікае вазна, зацяяная вайко чэхаславацкага пытання польскай дыпламатыяй на чале з гітлерўскім падручнем — Бекам. Як перадае газета «Се суар», у Варшаве зараз знаходзіцца польскія паслы ў Лондане і Парыжы — Раньскі і Луксакі, з якімі ў міністэрстве замежных спраў абмяркоўваецца «чэхаславацкая праблема». Абмеркаванне гэта звязана з паўторным патрабаваннямі Польшчы да чэхаславацкага ўрада прадаставіць польскай нацыянальнай меншасці ў

Чэхаславакі «права самакіравання». Да гэтага дадаюцца яшчэ патрабаванні аб «камунісцкіх застрат», павесненія польскімі памешчыкамі пасля 1918 года.

«Се суар» напамінае наведанне газеты «Таймс» аб ролі Польшчы ў выршэнні «чэхаславацкай праблемы» і аб канцэнтрацыі польскіх войскаў на чэхаславацкай граніцы. Унікае пытанне, — заклікае газета, — ці не падрыхтоўвае Польшча правакацыю, каб стварыць повад для германскай інтэрвенцыі ў Чэхаславакіі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
ЛОНДАН, 16 мая. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт агенства Рэйтор наведвае, што кітайскія партызаны акружылі буйны горад Баодын у правінцы Хэбэй. Разам з партызанамі, акружыўшы горад, знаходзіцца частка 8-й народна-рэвалюцыйнай арміі.

што кітайскія войскі выбілі японцаў з Юнчэна (усходняя частка правінцы Хэнань). Гэтыя паспяховыя аперацыі, піша карэспандэнт, маюць велізарнае значэнне для кітайскай арміі.

Шанхайскі карэспандэнт газеты «Таймс» піша, што, паводле вестак кітайскага штаба, японская частка, якая ўварвалася ў раён Даншаня (паўночна-заходняя частка правінцы Цзянсу) разгромлена кітайскімі войскамі.

Карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» наведвае,

ЯПОНЦЫ ўжываюць атручныя газы

ХАНЬКОУ, 15 мая. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства «Сентрал ньюс» наведвае, што японскія войскі ў бах у правінцы Шаньсі ўжывалі атручныя газы, у прымяненні — у часе атак кітайскіх войскаў на горад Лішы (на паў-

ночны ўход ад Фын-Яна). Кітайскія войскі захвалілі ў японцаў 19 кімічных снарадаў, некалькі бомб са слязагачывымі газамі і восем балонаў з атручнымі матэрыяламі.

РЕАРГАНІЗАЦЫЯ АНГЛІЙСКАГА УРАДА

ЛОНДАН, 16 мая (БЕЛТА). Глава англійскага ўрада Чэмберлен, як чакаюць, наведвае сёння караля, пасля чаго, мабыць, будзе абвешчана аб зменах у складзе кабінета. Па словах дыпламатычнага аглядальніка газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», зараз ужо, напэўна, стала вядома, што міністэрства ўнутраных спраў будзе перададзена ў Сунтон авіяў праўдзю аб адстаўцы. Не выключана, што змены адбудуцца таксама ў складзе міністэр-

ства замежных спраў і міністэрства па справах калоній і дамнінаў. Цыркулююць звесткі, наведваюць аглядальнік «Дэйлі геральд», што Іден будзе запрошан у склад кабінета.

Рад дыпламатычных аглядальнікаў англійскіх газет указвае, што кабінет абмяркоўвае прапанову аб назначэнні вядомага ўладальніка авіябуйных заводаў лорда Нефільда ў якасці тэхнічнага памочніка міністра авіяцыі.

САНАТОРЫЙ „БАРКОУШЧЫНА“

У Ушацкім раёне знаходзіцца рэспубліканскі санаторый для першых хворых «Баркоушчына». Ён размешчаны ў прыгожым мясцовасці — у «словым бары, беразе возера.

Летаць санаторый абслугоўвае каля 4 трыццаці членаў аддзялення папярэдняй часткі часткова ўступіў у эксплуатацыю новы корпус. Лік ложкаў павялічыўся да 70. Пабыліць ёсць крыніцы і неральныя вод. Прабы вод перададзены для аналізу з мэтай выяўніць магчымыя скарыстання крыніц для лячэбных мэт.

ГАЗЕТЫ ДАСТАУЛЯЮЦА НА САМАЛЁЦЕ

Працоўныя аддзялення раёнаў Палесся вобласці атрымаць сваё абласное і тэрытарыяльнае газеты толькі на другі, а то і трэці дзень. Памятаючы 14 мая, у Капыльскі, Брагінскі і Хойніцкі раёны жывы і газеты дастаўляюцца паштоўнымі самалётамі. Чытачы гэтых раёнаў атрылі магчымасць абласную газету чытаць у дзень яе выхаду.

ЗАЦВІУ КОК-САГЫЗ

Сяўба кок-сагыза яшчэ працягваецца, маркуець закончыць да 20 мая. Каля рэспублікі насяліў ўжо 300 гектараў і сагыза, з іх 145 гектараў на гарнінцы 13 калгасуў Лібавіцкага раёна засеяны кок-сагызам 50 гектараў гарнінцы К. тас «Ударнік», гэтага раёна, засеяў ка каносам 6 гектараў.

Усходні кок-сагыза, асабліва ранні вясновага пасеву, вельмі добрыя. Калягас працягваюць чапер рытхей міжраджаў і падкорку плантацыяў і сагыза мінулагадніх пасеваў. Калягас Старобінскага раёна заклочылі падкорку рытхей міжраджаў і прапалку кокагыз на плошчы 125 гектараў.

Дзвухгоддзья плантацыі-насянінкі па лі вышлі.

Восенні кок-сагызам будзе засеяна рэспублікі каля 2,5 трыццаці гектараў.

ПАПЯРЭДЖАННЕ КРУШЭННЯ КУР'ЕРСКАГА ПОВЕДА

Гэтымі днямі стралянікі чацверга паста станицы Барысаў Заходняй чыгкі тт. Шутко і Дзвядзюшкі папярэдзілі крушэнне кур'ерскага поезда, які прыбыў з Масквы. Па галоўнаму луці станицы, якім навінен быў быць прыняты кур'ер поезд, ішоў таварны паравоз. Шыль стралянікі пачалі падаваць трыкошы сігналы. Паравоз за 3-4 мінуты да трыкошы поезда быў спынен і гэтым па рэдкажна крушэнне.

Дзвурны на станицы Барысаў Мажэскі значына парухнуў асноўныя часткі безаварыянай работы чыгуначнага трэпарту — праітлы тэхнічнай эксплуатацыі.

III ПАРТНАМЕРЭНЦЫЯ ВАРШАВСКАГА РАЁНА

19 мая, у 6 гадзін вечара, у памяшканні клуба дзяржаўнага (рог Зянькоўскага Комуністычнага) адкрываецца III партнамерэнецкая Варшавскага раёна г. Менска.

Папярэдняя выдача часовай наведнікаў дэлегатам правядоўцы ў памяшканні райкома КП(б) 17 мая з 12 г. дня 10 г. вечара, 18 мая — з 10 гадзін дня да 4 гадзін дня і 19 мая — з 1 гадзін да 4 гадзін дня.

ВАРШАВСКАЎСКІ РАЙКОМ КПС

АД РЕДАКЦЫИ

У «Звяздзе» за 10 кастрычніка 1 года ў артыкуле «Шайка ворагаў Белжомубудтрэсце» абвінавачва тав. Грэбенчык у школьніцкай затрыма дасгўкі матэрыялаў на пабудову мскай гасцініцы і што ён дапамагаў крытаму ворагу з Наркомага па раць варожыя кадры і школьніцы. Пры паўторнай праверцы абвінавачанні супроць тав. Грэбенчыка не цвердзіліся.

Гэтым рэдакцыя выпраўляе да пчтаную памылку.

Намеснік адзназнага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ

Кінотэатр „Чырвоная Зорка“

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНО-СТУДИЯ **ЛЕНФИЛЬМ** ЗАКОНЧИЛА ПРОИЗВОДСТВОМ И СКОРО ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ СОЮЗА

новий звуковой удивительный фильм

РЕЖИССОР С. ГЕРАСИМОВ

КОМСОМОЛЬСЬК

Гукавы кінотэатр «Інтэрнацыянал» ШУКАЛЬНІКІ ШАСЦІЯ

Ліцый кінотэатр 1. Паведава прыгоды, 2. Прыгоды Петрушкі, 3. «Піноперыя» № 2.

Кінотэатр «Вясёлка» 1. Першамайскі парад у Маскве, 2. «Звездочка».

На падставе пастановы па НКПД ад 7/Х-1937 г. № 890 у г. Смаленску адкрыта **СМАЛЕНСКАЯ БАЗА „ГЛАВКРАСКИ“**

РАЁН ДЗЕЯНАЦІ БАЗЫ: БССР, Смаленская і Орлоўская вобласці РСФСР.

БАЗА ПРАДАЕ з пастаўкай трыкошам і з сваіх складоў: фарбы мастацкія, джаратывыя і малярныя цэменты і сукія, эмалі, лані вытворчасці заводаў «Глаўкраскі» НКПД і КУПІЛЕЦ: клеюк, тарную дошчачку, рагожы, кулі, стужку і драўніну і інш. матэрыялы.

Заказы, заяўкі і прапановы адраваць: г. Смаленск, Ніжне-Базарная плошча, дом № 9, «ГЛАВКРАСКИ». Тэлеграфічны адрас: Смаленск, ГІА вярска.

ДЗЯРЖЫЦЬК (Парк імя Горькага) АНОНС

Хутка **АДКРЫЦЕ ЦЫРКА!**

У праграме ЛЕПШЫЯ СОВЕЦКІЯ НУМАРЫ І АТРАКЦЫЕННЫ.

Прымаюцца ЗАЯВКІ на пастаянныя месцы са скардай 25 проц.

Усе дзевелкі па тел. 22-725. Сачыце за рэкламай!

НАРКОМПІЦЕПРЭМ СССР ГЛАВПАРФЮМЕР

ЛУЧШИЕ КРЕМЫ

Для белізнай МЯГКОСТИКОЖИ

МЕТАМОРФОЗА ОТ ВЕСУШЕК

БЕРЕЗОВЫЙ ОТ ЗАГАРА

Кінотэатр „ПРОЛЕТАРЫЙ“ з 19 мая

НОВЫЙ ЗВУКОВЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

ЛЕНФИЛЬМ

ГОМЕЛЬСКАМУ МІЖАБЛАСНОМУ СЕЛДЗУ «БЕЛВЕТСАБЗЫТ»

патрэбны **ВОШТНЫЯ ФАРМАЦЫТЫ** на кіруючую работу.

Аб умовах даведання ў Беларускай кватэры «Белвётсабзыт» (горад Менск, Комсомольская, 1/13, тэлефон 29-810) ці пераходна да Гомельскага селдзу «Белвётсабзыт» (г. Гомель, Герасімаўская, 48, тэлефон 8-40).

МЕНСКАЯ АСТАРЭМСТАНЫЦЫ ПАТРЕБНЫ

высокакваліфікаваныя СПЕЦАРЫ-АСТАРЭМАНЦЕРЫ, НАМ. РАДЮБУХА, СТАРШЫ ЭЛЕКТРАМАЦНЕР.

З прапановамі выршэння па адрасу: Магілёўскае шпаса, 8, дзяржаўны аўтарэстанцыя.

У АДДЗЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛ. № 25-384

Триятная, острая и ароматная приправа

к масны, рыбны, овоцны і мучны і блюдам.

ТОМАТНЫЙ КЕТЧУП

Требуйте кетчуп в магазинах Главкоопер и других продовольственных магазинах.